

Тэма 7. ГІСТОРЫЯ ЕЎРАПЕЙСКИХ КАЛЯНДАРНЫХ СТЫЛЯЎ. СТАРАЖЫТНАГРЭЧАСКІ КАЛЯНДАР

Індаеўрапейская традыцыйная складання календара

У побыще і культуры любога народа ёсьць шмат з'яў, складаных па сваім гістарычным паходжанні, складу ўваходзячых у яе элементаў і разнастайнасці выкананых функцый. Адзін з самых яркіх і паказальных прыкладаў такога роду з'яў – каляндарныя звычайі, добра вядомыя кожнаму этнографу і фалькларысту, а ў сваіх внешніх праявах вядомыя наогул кожнаму. У апошні час ажыўлілася цікавасць да абрадаў, звычаяў і павер’яў народаў Еўропы, і гэтыя традыцыйныя фармуюць культуру.

Каляндарныя звычайі еўрапейскіх народаў дзівяць, перш за ўсё, сваёй крайнай разнастайнасцю: святы і падрыхтоўка да іх, забабоненныя забароны і матчныя абрady, варожба і прадказанні, пасты і ўрачыстыя трапезы, гульні і забавы, працэсіі і маскарады, падарункі і абрадавы фальклор, блазнаванні і набажэнствы, рытуальныя агні і рытуальныя купанні, культ святых і павер’і пра нячыстую сілу.

Гэтая сістэма каляндарных звычаяў і абрадаў паддаецца класіфікацыі. Ёсьць некалькі спосабаў класіфікацыі: напрыклад, класіфікацыя па сезонах: звычайі зімовага, веснавога, летняга, восенійскага цыклу. Па сутнасці, усе каляндарныя звычайі і павер’і цесна звязаны з сельскай гаспадаркай, і ўсе яны маюць агульны сэнс і агульную мэту – у першую чаргу забяспечыць добры ўраджай збожжы і іншых культур, прыплод жывёлы, а таксама поспех ва ўсіх справах. Звычайі гэтых распадаюцца на дзве катэгорыі, а значыць, і на два тэрміны: адны як бы падрыхтоўваюць атрыманне ўраджаю, а іншыя суправаджаюць яго атрыманне.

У самой народнай традыцыі ў многіх еўрапейскіх народаў захаваліся слады больш архаічнага, двучленнага дзялінення года: зіма–лета; вясна і восень займаюць пры гэтым месца толькі пераходных прамежкаў часу. У аснове падзелу на сезоны ляжыць не сама змена часу года, а абумоўленая ёю цыклічнасць сельскагаспадарчых работ. Таму калі ўсё ж прытрымлівацца дзялінення каляндарных абрадаў на чатыры цыклы, то мы ўбачым, што гэтых цыклы суправаджаюць падрыхтоўку вясновых палявых работ (зімовы цыкл), правядзенне гэтых работ (весновы цыкл), ахову пасеваў (летні цыкл), збор ураджаю (весенійскі цыкл).


Менавіта свята і ёсьць фокус, у якім засяроджваецца вялікая частка звычаяў, абрадаў, павер’яў каляндарнага тыпу. Побач з каляндарнымі стаццямі і сямейнымі звычайі і абрады. Можна выпучыць таксама агульнаграмадзянскія звычайі і абрады, прафесійныя, якія належалі той ці іншай сацыяльнай (класавай, саслоўнай, канфесійнай) групе. Пад сямейнымі звычаямі і абраадамі прынята разумець тыя, якія прымеркаваны да важнейшых сямейных падзеяў: шлюб (весельныя абрады), нараджэнне дзіцяці (радзільныя і Хрэсьбінныя абрады), пахаванне і памінкі па памерлых членах сям’і.

Гістарычныя карані еўрапейскага календара

Працоўная дзейнасць чалавека заўсёды патрабавала ўмення вымяраць час. На ранніх этапах гісторыі, у першыяд збіральніцтва і палявання чалавек абміжкоўваўся самым прыблізным адлікам адрезкаў часу, звязаных са зменай розных з'яў прыроды: чарагаваннем дажджоў і сухога часу, халодных і цёплых сезонаў, змены кірунку вятроў, з'яўленнем сезонных жывёл, паспяваннем пладоў, зменай дня і ночы і г. д. Напрыклад, кельты дзялілі год на халодны (ад свята Самхейн) і цёплы (ад свята Белтан) перыяды. Дзяліненне года на дзве паловы існувала аж да першых стагоддзяў н. э. і ў старажытных германцаў. Дзяліненне года на два перыяды – сонечны і дажджлівы – у старажытнасці існувала і ў іншых народаў Еўропы. Дзяліненне года на два сезоны можна заўважыць у народных календарах да цяперашняга часу, напрыклад, у фінаў, аўстрыйцаў, балгараў, албанцаў і грэкаў.

Найбольш наглядным спосабам адліку адрэзкаў часу быті суткі з іх чаргаваннем і паўтаральнасцю дзён і начэй. Сувязь працоўнай дзейнасці чалавека з адлікам дзён, лічбай складальнікі манаграфіі «Каляндарныя звычаяі і абрады ў краінах замежнай Еўропы», выявілася ў тым, што ў паняцце «дзень» уключалі толькі светлае (ад усходу сонца і да яго заходу) дзённы час (лац. dies), хоць было і паняцце аб каляндарных сутках. Лік дзён першапачатковая часцей за ёсё абмяжоўваўся пяццю (па ліку пальцаў на адной руцэ), у далейшым дзесяццю (па ліку пальцаў на двух руках) лікамі.

Развіццё гаспадарчай дзейнасці чалавека пацягнула за сабой вынаходства найстаражытных прыстасаванняў для адліку часу. Наколькі можна меркаваць аб самых старажытных календарах з Палінезіі, Усходняй Афрыкі, Гвінеі, Паўночнай Сібіры і іншых рэгіёнаў, яны ўяўлялі сабой вузельчыкі, завязваць (або развязваць) на асаблівых шнурах або рамніх штодня. Да ранніх прыстасаванняў для адліку часу адносяцца і драўляныя календары, на якіх лік дзён адзначаўся засечкамі. Такім календарамі, як гэта засведчана этнографамі, карысталіся многія племёны ў Азіі, Афрыцы і Амерыцы, вельмі удасканаленую, складаную і значна больш позннюю іх форму ўяўляюць сабой драўляныя брускі-календары, якія існавалі ў некаторых народаў яшчэ ў XIX ст. Хоць такая форма ўліку часу ў пэўных выпадках можа быць карысная і ў цяперашні час, у целым пачатковая стадия вузельчыкавых і драўляных календароў з засечкамі адностроўвае той перыяд, калі адлік часу вёўся ад адвольна ўсталяванай кропкі і па-за сувяззю з астранамічнымі з'явамі.



Рысунак 13. – Драўляны каляндар з засечкамі

Далейшае развіццё гаспадарчай дзейнасці чалавека, з'яўленне земляробства і жывёлагадоўлі патрабавала больш выразных кропак адліку часу, з дапамогай якіх можна было б вызначыць пачатак і канец асноўных перыядоў земляробчых і жывёлагадоўчых работ. Земляроб і жывёлавод павінны быті ведаць тэрміны набліжэння халадоў зімой, цёплых дзён – вясной, гарачых і засушлівых – улетку, восені-весні дажджоў, час паспявання збажыны – восенню. Гэта давала магчымасць своечасова падрыхтавацца да пасева, жніва, выпасу жывёлы і да іншых прац.

Сувязь календара з працоўнай дзейнасцю ярка выступае ў старажытных еўрапейскіх племёнаў. Кельты, напрыклад, адлічвалі пачатак халоднага перыяду з часу прыходу жывёлы з пасы, а пачатак цёплага – ад выгану жывёлы. Гэтая патрэба спрыяла ўдасканаленню метадаў злічэння часу.

Відавочная паўтараемасць астронамічных з'яў дала магчымасць знайсці адзінкі для вымярэння інтэрвалаў часу. На цесную сувязь календара з цыкламі сельскагаспадарчых работ (перш за ўсё жывёлагадоўчых) паказваюць святы кельтаў. 1 лістапада спраўлялі Самхейн – свята, калі адзначалі прыход жывёты з пашы і пачатак новага года. 1 мая здзяйснялі абраад Бептан, падчас якога быдла перад выганам на пашу праводзілі праз дым ад вогнішчаў. Да пачатку лютага, калі ягняцца авечкі, ладзіцца свята Імболе, а 1 жніўня адзначалі дзень Лутнаса, здзяйсняючы абраад для атрымання добра гураджаю, прысвечены богу Лугу (Лугдуну); дзень Лутнаса ў старажытных кельцікіх дакументах глумачыцца як «час пачатку жніва». Пастаянныя даты кельцікіх святаў (хочы яны і дайшлі да нас у рымскай інтэрпрэтацыі) паказваюць на высокі ўзровень ведаў і распрацаванасць календара ў гэтага старажытнага єўрапейскага народа. Істотным пацвярджэннем гэтага з'яўляюцца ўказанні Шлінія Старэйшага аб кельцікім календары, з якога вынікае, што кельты ўмелі карэктаваць свой месячовы каляндар, праводзячы выпраўленне раз у троццаць гадоў.

Дні раўнадзенства і сонцестаяння былі добра вядомыя старажытным єўрапейскім народам. Так, старажытныя германцы спраўлялі свята сярэдзіны зімы; у старажытнасці англічане адзначалі навагодніе святы 25 снежня. Святы швейцарцаў з 25 снежня па 6 студзеня носяць сляды старажытнага культу сонца. Дні сонцестаяння былі вядомыя старажытным фінам і іншым народам Еўропы. Язычніцкі культ сонца быў шырока распаўсюджаны ў старажытнаславянскім свеце, дзе дні зімовага і летняга сонцестаяння былі добра вядомыя.

Старажытнагрэческі каляндар

Доўгі час у грэкаў не было адзінага календара, было некалькі падобных календароў – афінскі (Аттыка), мілецкі (Іонія), эталіскі (Этолія), фесапітскі (Фесапія), беаціскі (Беація), эпідаўрскі (Аргаліда). Пасля таго, як рымскі (юліянскі) каляндар стаў афіцыйным календаром хрысціянскай царквы, юліянскі каляндар з часам стаў выкарыстоўвацца грэкамі і стаў для іх асноўным, пры гэтым было пакінута юдзейскае летазлічэнне ад стварэння свету (даты «стварэння свету» усталёўваліся па сутнасці справы асобнымі буйнымі суполкамі), а таксама вызначэнне даты свята Уваскресення Хрыстова, Ушэсця Гасподняга, Дня Святога Духа.

Старажытнагрэческі каляндар – месячова-сонечны каляндар, у якім гады складаліся з 12 месячовых месяцаў па 29 і 30 дзён – усяго ў годзе было 354 дні з устаўкай, прыкладна раз у 3 гады, дадатковага месяца. Па меры ўпрадкаўвання каляндару быў уведзены 8-гадовы цыкл (актаэцерты), у якім месяц устаўляўся ў 3-м, 5-м і 8-м годзе (у Афінах яго ўвядзенне прыпісваюць Салону ў 594 годзе да н. э.). У 432 годзе да н. э. астраном Метонім прапанаваў больш дакладны 19-гадовы цыкл з 7 устаўкімі месяцамі, але гэты цыкл уваходзіў ва ўжытак павольна і так да канца і не прыўся.

У кожным горадзе быў свой каляндар з уласнымі назвамі месяцаў, прыгдым назывы нярэдка ўтвараліся ад святаў, якія ў гэтым месяцы спраўляюцца. Тэарэтычна месяц павінен быў пачынацца ў маладзік, але практична гэта выходзіла далёка не заўсёды, так што прыходзілася адрозніваць «грамадзянскі маладзік» і «месячовы маладзік». Пачатак года таксама быў розным: па афінскім календары год пачынаўся ў першы маладзік пасля летняга сонцестаяння, па беатыскім, які выкарыстоўваўся ў Фівах, – пасля зімовага сонцестаяння (г. зн., пачатак года прыкладна супадаў з нашым).

Рымская каляндарная сістэма

Прыведзеныя прыклады служаць указаннем на ўзровень астронамічных ведаў і стварэнне самастойных каляндарных сістэм у єўрапейскіх народаў задоўгана да таго часу, калі Рым мог аказаць на іх сваё ўздзеянне. Тым не менш, вывучэнне развіцця і складання рымскай сістэмы злічэння часу надзвычай важна для гісторыі єўрапейскага календара. Яно важна, таму што шлях развіцця рымскага календара, па-рэчыннальна добра асветлены антычнай літаратурнай традыцыяй і эпічнымі дакументамі, у значнай ступені папаўняе лакуны ў апісанні шляху складання календароў іншых пляменаў і народаў Еўропы. Можна меркаваць, што гэтыя народы, выпрацоўваючы сваю сістэму злічэння часу, у агульных рысах прайшли тым жа шляхам. Бяспрэчна і тая акалічнасць, што рымская каляндарная сістэма ў канчатковым выніку ўдасканаліла і ўніфікавала дарымскія календары, аказаўшы нівеліруючы ўплыў не толькі на сістэму летазлічэння, але і на найменне асобных адзінак.



Рымскі календар прайшоў доўгі шлях развіцця, перш чым ён дасягнуў той сістэмы адліку часу, з якім пазнаёміліся народы раннеся-рэднявечнай Еўропы.

Найбольш старажытны з рымскіх календароў быў ва ўжыванні ў рымлян ў сярэдзіне VIII ст. да н. э. Яго ўвядзенне прыпісвають першаму легендарнаму цару Ромулу ці ж адносяць да часу яго кіравання. Год быў падзелены на дзесяць месяцаў і складаўся з 304 дзён. Кожны месяц меў толькі парадковы нумар, іншыя назвы у той час адсутнічалі, лік дзён у кожным з месяцаў у рымлян і іншых італійскіх племёнаў быў розным: ён вагаўся ад 16 да 39.

Да канца VIII ст. да н. э. чатыры першыя месяцы года атрымалі назвы: сакавік (*martius*), красавік (*aprilis*), май (*maijs*), чэрвень (*junius*). Астатнія шэсць месяцаў працягвалі захоўваць лікавыя абазначэнні: *quintilis* – пяты, *sextilis* – шосты, *september* – сёмы, *october* – восьмы, *november* – дзясяты, *december* – дзесяты.

Тлумачэнне назваў, якія атрымалі чатыры першыя месяцы рымскага года, гэтак выразна гучаць у назвах месяцаў у многіх сучасных народаў, можна знайсці ў глыбінных пластах старажытнаітальскай рэлігіі.

Сакавік, прысвечаны богу Марсу, займаў асаблівае месца. Эта быў перыяд бурнага адраджэння сіл прыроды, перамогі цяпла і вясны. У адрозненне ад сакавіка назва «красавік» адбылася не ад імя бога, а ад дзеяслова *arīte* – паказваць, выяўляць. Эта тлумачыцца з'яўленнем усходаў раслін і нараджэннем маладняку. Па найбольш распаўсюджанай версіі, травень атрымаў свою назvu ад імя багіні *Mai*, былой ў рымлян адным з бажаствоў зямлі, урадлівасці, заступніцы жанчын. Звычайна лічыцца, што назва чэрвеня паходзіць ад імя багіні Юноны.

Вядома, што кельты палічылі час па колькасці начэй і што іх календар быў заснаваны на назіраннях за месяцам. Лік часу па ліку начэй вялі і старажытныя германцы. У англійскай мове дагэтуль прысутнічае назва адрезка часу ў два тыдні – *fort-night* – «чатырнаццаць начэй», якія з'яўляюцца перажыцкам месяцавага календара.

Далей адбылася рэарганізацыя рымскага календара ў VII ст. да н. э., антычная літаратурная традыція прыпісвала яе другому легендарнаму цару Рыма – Нуме Пампілю. Гэты календар даваў магчымасць амаль дакладнага адліку месяцовых месяцаў і набліжаўся да фіксациі месяцавага года. Да дзесяці ўсталяваных «календаром Нумы» месяцаў былі дададзены ў канцы года студзень (*januarius*) і люты (*februarius*). Назва студзеня паходзіць ад лацінскага слова *janua* – «уваход» або ад імя бога Януса. Назва лютага – першага вясновага месяца ў Рыме – адбылося ад слова *februum*, якім пазначалі адмысловую прыпаду для рытуальнага ачышчэння, і адпаведнага яму дзеяслова *februare* – чысціць. У лютым звычайна пачынаўся вясновыя палявныя работы.

Недасканаласць месяцавага календара Нумы, разыходжанне яго года з сонечным трапічным годам (г. з.н. прамежкам часу паміж двума паслядоўнымі веснавымі раунадзенствамі) стала неўзабаве відавочнай. Была парушана прамая сувязь паміж святамі, галоўныя з якіх у рымлян былі аграрнымі і павінны былі супадаць з сезоннымі з'явамі прыроды, і календаром, які павінен быць узгаднены з рухам сонца, а не месяца.

Страбон ўзгадніці месяцавы год з сонечным быў прыняты ў Рыме толькі ў сярэдзіне 5 ст. да н. э. Раўнанне трапічнага, сапраўды сонечнага года з месяцовымі натыкалася на цяжкую для рымлян таго часу задачу: цэлы лік месяцовых месяцаў не ўкладваўся ў адзін сонечны год. Многія даследчыкі мяркуюць, што ўдасканаленне календара было запазыччанае рымлянамі ў грэкаў і егіпцян. Але і такі пераход да месяцова-сонечнага календара альшніцца не зусім удалым. Бо гэта прывяло да ўстанаўлення занадта доўгага года, пры якім з'явіліся натуранага сонечнага года хутка адыхаці назад. Недасканаласць гэтага календара быў прыкметна пры правядзенні святкаванняў. Яны не прыпадалі ўжо на той час года, якім павінны былі адпавядаць.

Рашучыя змены ў рымскім часазлічэнні адбыліся ў часы Юлія Цэзара. Эта быў сонечны календар. Год пачынаўся зараз не 1 сакавіка, а 1 студзеня. Студзень быў першым месяцам пасля зімовага сонцстаяння, пачаткам падаўжэння дня, «уваходу сонца ў новае рэчышча». Месяц «*Quintilis*» быў перайменаваны ў гонар Юлія Цэзара ў ліпень (*julius*). І такое летазлічэнне было прынята называць Юліянскім. Ён быў прыняты ва ўсіх краінах Еўропы ў 325 г. н. э., дзе была хрысціянская царква. Вялікдзень пастановіў адзначаць у нядзелью пасля першай вясновай поўні. Таму пасха з'яўляецца «рухомым» святам.

Сфера прымянення юліянскага календара пашыралася па меры распаўсюджвання хрысціянства. Англічане, французы, іспанцы, італьянцы, немцы і многія іншыя еўрапейскія народы ўспрынілі лацінскія назвы. Але пранікненне лацінскіх назваў месяцаў не было татальнym.

Рымляне даді назывы дзён тыдня ў многіх еўрапейскіх мовах. Але лацінскае паходжанне найменніяў дзён тыдня было не адзіным. У славянамоўных краінах за большасцю дзён тыдня захаваліся парадкавыя славянскія назывы. У Скандинавскіх краінах і ў Англіі ёсьць дні, названыя па імені старажытных скандынаўскіх бажаством: Іду, Вагана, Тора, Фрэй, напрыклад, англійская Tuesday, шведскі torstag, англійская Friday, шведскі fredag. Назва «субота» (ад яўрэйскага «саббат» – канец працы, адпачынак, спакой) у многіх мовах замацавалася як назва штотыднёвага свята, вытесніўшы назуву, тую, што паходзіла ад імя Сатурна.

У 1582 г. папам Рыгорам восьмым былі прыняты меры па ўвядзенні рэформаў у юліянскі каляндар. Гэтыя рэформы вярталі на праўльную каляндарную дату (21 сакавіка) дзень вясновага раўнадзенства. Такі каляндар стаў звяцца грыгарыянскім, а сама сістэма «новым стылем».

З прыніццем хрысціянства ў многіх краінах рабіліся спробы суаднесіць біблейскую храналогію з існуючымі каляндарнымі сістэмамі і вызначыць дакладную дату нараджэння Ісуса Хрыста. У 525 г. рымскі манах Дыянісій Малы вызначыў, што Хрыстос нарадзіўся ў 753 г. ад заснавання Рыма, або ў 284 г. эры Дыякletsіяна. З цягам часу гэта сістэма летазлічэння («наша эра») зацвердзілася ў краінах Заходняй і Цэнтральнай Еўропы.

У Візантыйскай імперыі распрацавана летазлічэнне «ад стварэння свету» (пачатак – 5508 г. да н. э.), год пачынаўся 1 верасня (так званая канстанцінопальская эра). З хрышчэннем Русі ў канцы X ст. ва ўсходніх славян распаўсюдзіўся візантыйскі каляндар, аднак за пачатак года браўся дзень 1 сакавіка. Розница ў паўгода паміж стараждыннарускім і візантыйскім каляндарамі выклікала існаванне на Русі 2 асноўных сістэм летазлічэння: сакавіцкай (рускі год адстае ад візантыйскага на паўгода) і ўльтрасакавіцкай (рускі год абганяе візантыйскі на паўгода). Вераснёўская сістэма (канстанцінопальская эра) спачатку на Русі ўжывалася мала. Зберагліся сліды знаёмства ўсходніх славян з іншымі сістэмамі летазлічэння: антыхійскай эрай (кропка адліку – 01.09.5968 г. да н. э.), александрыйскай эрай (25.03.5493 г. да н. э.), балгарскай эрай (5504 г. да н. э.) і інші. Маскоўскі царкоўны сабор 1492 г. пастановіў лічыць пачаткам года 1 верасня.

Сучасны сонечны каляндар (грыгарыянскі) быў створаны ў 1582 і прыняты рымскім папай Рыгорам XIII, і ў розных краінах уводзіўся ў розны час. Даўжыня года ў ім складае 365,2425 сутак. Пры гэтым дні 5–14.10.1582 г. былі выкінуты з календара. Розница паміж грыгарыянскім і юліянскім календарамі ў XVI–XVII стст. складала 10, у XVIII ст. – 11, у XIX ст. – 12, у XX–XXI ст. – 13 сутак. У Беларусі грыгарыянскі каляндар дзеяйнчаў да 1796 г., і дзеяйнчае пасля 1 лютага (14 лютага) 1918 г. (таксама ўводзіўся на акупаваных германскімі войскамі тэрыторыях).

Такім чынам, у гісторыі развіцця летазлічэння народаў Еўропы было вядома шэсць каляндарных стыляў (раждзесцівенскі, студзеньскі, сакавіцкі, благавешчанскі, пасхальны, вераснёўскі), якія называюцца афіцыйнымі і пачыналіся з: 25 снежня, 1 студзеня, 1 сакавіка, 25 сакавіка, Пасха, 1 верасня. Гэта значыць, што ў пэўныя перыяды жыцця народаў прымаліся розныя традыцыйныя пачаткі Новага года / лета, што было харэктэрна і ўсходнім славянам. Асабліва добра зафіксавана ў беларускім фальклоры, як найбольш архаічным і кансерватыўным, адлюстраванне розных каляндарных еўрапейскіх стыляў. Найбольш гэта прадавілася ў валачобнай паэзіі. А валачобна-паэтычны каляндар (народны каляндар у валачобных песнях) беларусаў – фенаменальная з'ява ў свеце. У ім адлюстраваецца не толькі афіцыйныя стылі, але і неафіцыйныя, якія, магчыма, неабходна лічыць спрабай нашых продкаў у адшуканні аптымальных сродкаў летазлічэння.

? Пытанні і заданні

1. Чым адрозніваюцца юліянскі і грыгарыянскі календары?
2. Калі было прынята новае грыгарыянскае летазлічэнне:
 - а) 15 кастрычніка 1582 г.
 - б) 21 лютага 1620 г.
 - в) 18 красавіка 1540 г.
 - г) 30 верасня 1567 г.
3. Знайдзіце тэкст валачобнай песні «Ідзём, пайдзём», прааналізуце, які гадавыя святы ўзгадваюцца ў ёй. Складзіце спіс хранонімаў (свят і прысвяткаў), што ўпамінаюцца ў тэксце песні. Вызначыце каляндарны час, у які яны святкуюцца. Напрыклад: Святыя Саракі – 22 сакавіка, ...
4. Прааналізуце табліцу каляндарных стыляў у дадатку 2.